

**ГРАФІК РАБОТЫ
БІБЛІЯТЭК –
СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ
ДУК “КАРЭЛІЦКАЯ РАЁННАЯ БІБЛІЯТЭКА”**

Карэліцкая раённая бібліятэка	Панядзелак - пятніца з 10.00 да 19.00 Субота, нядзеля 09.00 – 18.00 без перапынку на абед і выхадных Санітарны дзень - апошні дзень месяца
Мірская гарпасялковая бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак на абед з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Красненская сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак на абед з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Малюшыцкая сельская бібліятэка	з 09.00 да 16.00 перапынак з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Лукская сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак на абед з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Ярэміцкая сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак на абед з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Турэцкая сельская бібліятэка	з 10.00 да 19.00 перапынак на абед з 14.00 да 15.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Райцаўская сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак на абед з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Варанчанская сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак на абед з 13.00 да 14.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Жухавіцкая сельская бібліятэка	Серада, чацвер, пятніца - з 09.00 да 13.00 субота, нядзеля - з 14.00 да 18.00 Выхадныя: панядзелак, аўторак Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Цырынская сельская бібліятэка	з 8.30 да 17.30 перапынак на абед с 13.00 да 14.00 Выхадныя: субота, нядзеля Падворны абход - 2,4-ы чацвер кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца

Аюцавіцкая сельская бібліятэка	з 09.00 да 18.00 перапынак на абед з 13.00 да 14.00 Выхадныя: субота, нядзеля Падворны абход - 2,4-ы чацвер кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца
Палужская сельская бібліятэка	Аўторак, серада, чацвер,пятніца з 08.00 да 12.00 Субота – з 14.00 да 18.00 Выхадныя: панядзелак, нядзеля Падворны абход - 2,4-я субота кожнага месяца Санітарны дзень – апошні дзень месяца